

# СОВЕЦКАЯ БЕЛАРУСЬ

ОРГАН ЦК КП(б) БЕЛАРУСІ, СОЎНАРКОМА  
 І ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА БССР

№ 43 (7604) | Серада, 15 сакавіка 1944 г. | Цана 20 к.

## СЁННЯ Ў НУМАРЫ:

Ад Совецкага Інформбюро. Аператыўная зводка за 14 сакавіка. (1 стар.).  
 Письмо калектыва чыгуначнікаў Гомельскага паравознага аддзялення і дэпо Старшыні Дзяржаўнага Камітэта Абароны таварышу Сталіну і адказ таварыша Сталіна. (1 стар.).  
 УЗНІМЕМ ЦЯБЕ З РУІН, РОДНЫ ГОРАД!  
 Г. Рачынскі. — Выдатная ініцыятыва. Е. І. Дз'янава. — Адрамантуем дом для дзяцей. Зінаіда Азарава. — Мая брыгада. С. Зяленна. — «Ваша праца — удар на ворагу». Н. Пігузава, Е. Садоўскі. — Гомельчане будуць. (3 стар.).

Абласная нарада работнікаў сельскай гаспадаркі. (2 стар.).  
 Н. М. Нікольскі, А. А. Краўцоў. — Бязмежная любоў да Радзімы. (2 стар.).  
 Н. Зелкін. — Гераічныя будні франтавой чыгункі. (2 стар.).  
 Ордэн героя. (4 стар.).  
 Р. Фёдарай. — Новыя творы беларускіх кампазітараў. (4 стар.).  
 В. Лінеці. — Міжнародны агляд. (4 стар.).  
 Зварот Чэхаславацкага ўрада да чэхаславацкага народа. (4 стар.).

## ВЫДАТНЫ ПАЧЫН

У канцы снежня мінулага года працоўныя Гомеля пісалі таварышу Сталіну:

«Усе свае працоўныя намаганні мы накіруем на хутчэйшае аднаўленне нашага роднага Гомеля. На руінах старога горада мы ўнімем новы Гомель, велічны помнік гераікі вялікай Айчыннай вайны з ардамі нямецкага фашызма».

Прайшло нямнога часу, але гэты час дастатковы, каб паказаць, на якія выдатныя справы здольныя савецкія патрыёты, гатовыя з часцю выканаць сваё абяцанне любімаму правадару.

Сярод працоўных Гомеля з кожным днём шыршыцца выдатны патрыятычны рух. Жонкі франтавікоў, старыя і моладзь — сотні і тысячы гаражан узняліся на аднаўленне роднага горада.

Цяжкія, вельмі цяжкія рапы нанеслі гітлераўскія бандыты Гомелю. Чалавечая мова не ў сілах перадаць усё тое, што нарабілі гітлераўскія крывявіўцы. Вялікія масы людзей немцы загналі ў канцэнтрацыйныя лагеры і там за калючым дротам многія былі закатаваны. Больш 50.000 чалавек былі вывезены за горад і на зверску расстраляны, 30.000 чалавек пагнаны ў рабства, на пачуты і смерць у фаншыцкую Германію.

Гітлераўскія бандыты знішчалі вуліцы за вуліцай, дом за домам, фабрыку за фабрыкай. У Гомелі разбурана і спалена звыш 5.100 лепшых дамоў, знішчаны ўсе больніцы і амбулаторыі, усе школы, інстытуты, фабрыкі і заводы, электрастанцыя, разбураны чыгуначны вузел.

Але ў самыя цяжкія дні гомельчане верылі, што прыдзе час вызвалення. І гэты дзень прыйшоў. Як толькі Чырвоная Армія вырвала горад з крывавага кіпцюра фаншыцкага звар'я, гомельчане ўзяліся за аднаўленне свайго роднага горада.

Яшчэ ў руінах Гомель. Болей сціскаецца сэрца, калі глядзіш на запаленыя, на сціснутыя з твару зямлі калісці прыгожыя вуліцы. Але на гораду ўжо чуваць грукат малаткоў па крывельнаму жалезу, звянцць пілы, спяшаюцца людзі з рыдлёўкамі, тапарамі. Гэта пасля рабочага дня на заводах і ва ўстановах жонкі франтавікоў, падлеткі і старыя, педагогі і камешчыкі, урачы і чыгуначнікі, вучні і навуковыя работнікі ідуць складваць у штабелі цэглу, расчышчаць вуліцы, рамантаваць дамы. Гэта гаражане, зноў пазнаўшы радасць воль-

най працы, аднаўляюць родны горад. Разам з фабрыкамі, заводамі з папалішчаў і руін узнікаюцца жыллёвыя дамы, інтэрнаты, школы.

У чыгуначны райком партыі прыйшла маці трох франтавікоў Анна Іванаўна Панкова. Яна выказала жаданне, па прыкладу сталінградцаў, стварыць чаркасаўскія брыгады. У райкоме яе падтрымалі, і цяпер у раёне многа чаркасаўскіх брыгад. Патрыётка Тацяна Фядорына стварыла брыгаду з дзячат комсамолак, якая пасля рабочага дня аднаўляе дом пад інтэрнат.

Патрыётка Зінаіда Азарава ўзначальвае брыгаду з 13 чалавек. Гэта жонкі чыгуначнікаў. Нядаўна яны арганізавалі першы надзельнік: яны разабралі сцены разбуранага дома, акуратна склалі цэглу, рыхтуючы будаўнічы матэрыял.

Такіх прыкладаў няма. Гомельчане жадаюць сваімі рукамі аднавіць разбураны ворагам горад.

Выдатны патрыятычны рух узначальваюць большэвікі Гомеля, гарадскі і раённы камітэты КП(б)Б.

Тое, што робяць гомельчане па аднаўленню горада, — толькі пачатак вялікай работы, якая разгортваецца ва ўсіх вызваленых ад ворага раёнах. У гэтым руху сёння ўдзельнічаюць сотні людзей. У ім могуць удзельнічаць і будуць удзельнічаць сотні тысяч. І даб'ёмся мы гэтага тым хутчэй, чым больш практычна, арганізавана ўзначалюць гэты пачыны партыйныя, савецкія і комсамольскія арганізацыі.

Як і ў кожнай вялікай справе тут вельмі шкідна шуміха, параднасць. Патрэбны большэвіцкі стыль, сур'ёзная палітычная работа, здольная будзіць ініцыятыву мас, арганізоўваць людзей на баявыя справы.

Не супакайвацца на дасягнутым. Множыць выдатны пачыны, дапамагаць працоўным усіх гарадоў і вёсак вызваленых і вызваляемых ад нямецкай акупацыі раёнаў аднаўляць свае гарады і вёскі — баявая задача ўсіх партыйных, савецкіх і комсамольскіх арганізацый. Гэта будзе рэальная дапамога нашай вызваліцельніцы — Чырвонай Арміі, баявыя поспехі якой поўняць радасцю і гордасцю сэрцы ўсіх савецкіх патрыётаў. Гэта будзе практычнае выкананне ўказанняў таварыша Сталіна аб хуткім аднаўленні разбуранай ворагам народнай гаспадаркі.

### На самалёт імені Канстанціна Заслонава

Партызаны і партызанкі Магілёўскай абласці пачалі збор сродкаў на набудову самалёта імені Героя Савецкага Саюза Канстан-

ціна Заслонава — камандзіра партызанскіх атрадаў, які загінуў у баях з нямецкімі акупантамі. Ужо сабрана 106.745 рублёў.

## АД СОВЕЦКАГА ІНФОРМБЮРО

АПЕРАТЫЎНАЯ ЗВОДКА ЗА 14 САКАВІКА

На працягу 14 сакавіка на ПРАСКУРАЎСКИМ напрамку нашы войскі, перамагаючы супраціўленне і контратакі пяхоты і танкаў праціўніка, працягвалі весці наступальныя баі, у ходзе якіх занялі некалькі насяляемых пунктаў. Пры адбіцці контратак пяхоты і танкаў праціўніка нашы войскі нанеслі яму вялікія страты ў жыўой сіле і тэхніцы.

На ВІННІЦКИМ напрамку нашы войскі, працягваючы наступленне, з баямі занялі больш 30 насяляемых пунктаў, у тым ліку вялікія насяляемыя пункты ПРЫЛУКІ, ВАХНАЎКА, ЖУРВА, ЕЛЕНАЎКА, ІЗАБЕЛАЎКА, СЦЯПАНАЎКА, ЗАРУДЗІНЦЫ, МІХАЙЛАЎКА, КАМАРОЎ і чыгуначную станцыю ГУМЕННАЕ (15 кіламетраў на паўднёвы ўсход ад ВІННІЦЫ).

На захад і на поўдзень ад горада УМАНЬ нашы войскі, развіваючы наступленне, авалодалі раённымі цэнтрамі Вінніцкай абласці горадам ГАЙСІН, а таксама з баямі занялі больш 60 насяляемых пунктаў, у тым ліку вялікія насяляемыя пункты ШАБЕЛЬНАЯ, БУДЫ, КРЫШТОФАЎКА, КАРБАЎКА, КУНА, ЗЯТКАУЦЫ, БУБНОУКА, СОБАЛЕЎКА, ГУБНІК, ПАБОРКА, ГЛУБОЧАК, МЕТАНАЎКА, ЗАВАДАЎКА, ЧАРНЯТКА, СТАЎКІ, ХАШЧАВАТА, МАГІЛЬНА, ТАУЖНА, ГРУЗСКАЕ і чыгуначныя станцыі КРЫШТОФАЎКА, ЗЯТКАУЦЫ, ГУБНІК, МЯЛЕШКІ, ДУКЛЯ, ГЕНРЫХАЎКА, ХАШЧАВАТА, МАШЧОНАЯ, ТАУЖНА.

На захад ад горада КІРАВАГРАД нашы войскі, працягваючы наступленне, авалодалі раённымі цэнтрамі Кіраваградскай абласці ПАДВЫСОНАЕ, НОВА-АРХАНГЕЛЬСК, ХМЕЛЕВАЕ, а таксама з баямі занялі больш 70 другіх насяляемых пунктаў, сярод якіх вялікія насяляемыя пункты НЕ-

РУБАЙКА, ТАРГАВІЦА, НАПЕНКАВАТА, РАССОХАВАЦЕЦ, СКАЛЕВАЕ, ЦІМАФЕЕЎКА, ЕРДЗЕЛЕЎКА, МІРАЛЮБАЎКА, АНАСТАСІЕЎКА.

На НІКАЛАЕЎСКИМ напрамку войскі 3-га УКРАЌНСКАГА фронту працягвалі паспяхова развіваць наступленне і авалодалі горадам ШЫРОКАЯ БАЛКА (на паўночным беразе Дняпроўскага лімана), раённымі цэнтрамі Нікалаеўскай абласці БАЛЬШАЯ СЕІДЗЕМІНУХА, БЕЛАЗЁРКА, а таксама з баямі занялі больш 60 другіх насяляемых пунктаў, у тым ліку вялікія насяляемыя пункты ЯУКІНА, НОВА-АЛЯКСАНДРАЎКА, БАРМАШОВА, КІСЛЯЎКА, ЧАРНАПОЛЛЕ, НОВА-ПЯТРОЎКА, СПАСКАЯ, МАЛЕЕЎКА, НОВЫ АЧАКОЎ, ПЕТРАПАЎЛАЎКА, КАЛУЗЬНЕ, МУРАХОЎКА, ВАСІЛЬЕЎКА, ПАЎЛАЎКА, ШКУРЫНАВА-ЗАГАРАНАЎКА, МУЗЫКОЎКА, ЧОРНАБАЕЎКА, КАСПЕРАЎКА і чыгуначныя станцыі БЕРАЗНЕГАВАТА, ЧАХОВІЧЫ.

Войскі 3-га УКРАЌНСКАГА фронту ў раёне насяляемых пунктаў БЕРАЗНЕГАВАТАЕ—СНІГІРОЎКА акружылі вялікую групіроўку немцаў у саставе некалькіх дывізій. Праціўнік прадпрымаў неаднаразовыя спробы вырвацца з акружэння, але быў адбіты, страціўшы пры гэтым забітымі да 10.000 салдат і афіцэраў. Нашымі войскамі захоплены ў гэтым раёне больш 300 гармат рознага калібра і ўзята ў палон звыш 4.000 нямецкіх салдат і афіцэраў.

На другіх участках фронту — разведка і ўрадзе пунктаў баі мясцовага значэння.

На працягу 13 сакавіка нашы войскі на ўсіх франтах падбілі і знішчылі 53 нямецкія танкі. У паветраных баях і агнём знітнай артылерыі збіта 20 самалётаў праціўніка.

Масква, Крэмль

### Старшыні Дзяржаўнага Камітэта Абароны таварышу СТАЛІНУ

Дарагі Іосіф Вісарыянавіч! Калектыв чыгуначнікаў Гомельскага паравознага аддзялення і дэпо, выказаючы пачуцці любові і ўдзячнасці сваёй вызваліцельніцы гераічнай Чырвонай Арміі і Вам, нашаму вялікаму правадару і настаўніку, сабраў са сваіх асабістых зберажэнняў 172.200 рублёў для пабудовы танкавай калоны і авіяэскадрылі «Савецкая Беларусь». Прыміце гэты скромны падарунак Чырвонай Арміі разам з нашай запэўненасцю аддаць усе свае сілы на дапамогу гераічнаму фронту, на капчатковы разгром падлых нямецкіх захопнікаў. Збор сродкаў па талкавую калону і авіяэскадрылю працягваецца.

Няхай жыве наша доблесная Чырвоная Армія!

Няхай жыве доўгія годы наш вялікі палкаводзец Маршал Савецкага Саюза наш родны і любімы Іосіф Вісарыянавіч Сталін!

Начальнік Гомельскага паравознага аддзялення КУДРАЎЦАЎ.

Начальнік Гомельскага паравознага дэпо ГУТАРАЎ.

Сакратар партбюро ЗУБРЫЦКІ.

### Начальніку Гомельскага паравознага аддзялення тав. КУДРАЎЦАЎУ

### Начальніку Гомельскага паравознага дэпо тав. ГУТАРАЎУ

### Сакратару партбюро тав. ЗУБРЫЦКАМУ

Прашу перадаць чыгуначнікам Гомельскага паравознага аддзялення і дэпо, якія сабравалі 172.200 рублёў на будаўніцтва танкавай калоны і авіяэскадрылі „Савецкая Беларусь“, — маё брадкае прывітанне і падзяку Чырвонай Арміі.  
 І. СТАЛІН.

### У Хальчанскай МТС

Яшчэ над гукі артылерыйскай канананды пачаліся работы па аднаўленню нашай МТС. Перш за ўсё мы падаралі кадры механікаў, трактарыстаў і іншых рабочых. Потым пачалі збіраць запасныя часткі, разбітыя трактары, тару. Цяпер МТС забяспечана тарай ёмкасцю на 15 тон гаручага.

У адноўленай кузні рамантуецца сельскагаспадарчы інвентар. Рамантуем трактары. У нарыхтоўцы дроў для чурак вялікую дапамогу аказваюць нам калгаснікі.

Пры МТС арганізаваны курс трактарыстаў, на якіх навучаецца 40 чалавек.

Хутка з усходніх абласцей Саюза да нас прыбудуць трактары з прычэпным інвентаром.

Такім чынам, на месцы зруйнаванай фаншыстамі майстэрні аднаўляецца новая. Людзі МТС працуюць настойліва і дбайна, рыхтуюцца па-баявому сустраць веснавую саўбу.

ПАЎЛАЎ,

дырэктар Хальчанскай МТС.  
 ЖЛЮБІНСКІ РАЁН.

### Абласная нарада работнікаў сельскай гаспадаркі

**МОЗЫР. (Ад уласн. нар.).** 13 сакавіка тут адбылася нарада старшын калгасаў, сакратароў райкомаў і старшын выканкомаў райсоветаў, загадчыкаў раённых зямельных аддзелаў і аграномаў абласці. Удзельнічала 420 чалавек.

З дакладам аб арганізацыйным умацаванні калгасаў і падрыхтоўцы да веснавой сяўбы выступіў старшыня выканкома абласнога савета дэпутатаў працоўных тав. Ледзянёў.

У спрэчках выступілі сакратар Мозырскага райкома КП(б)В тав. Шыляноў, старшы аграном абласнога зямельнага аддзела тав. Кліменка, загадчык Даманавіцкага раённага зямельнага аддзела тав. Ахраменка, старшыня калгаса «КІМ», Хойніцкага раёна, тав. Бельскі, старшыня калгаса «Чырвоны Ельск», Ельскага раёна, тав. Капач, старшыня калгаса імені Варашылава, Нараўлянскага раёна, тав. Дзенісенка, старшыня калгаса імені Кагановіча, Калінкавіцкага раёна, тав. Пітоў і рад другіх.

У сваіх выступленнях удзельнікі нарады дзяліліся вопытам сваёй работы па аднаўленню разбуранай нямецкімі захопнікамі калгаснай гаспадаркі, расказалі аб падрыхтоўцы да веснавой сяўбы. Тут жа, на нарадзе, некаторыя старшыні калгасаў па ўпаўнамоўству калгаснікаў заключылі паміж сабою сацыялістычныя дагаворы па леншую падрыхтоўку і правядзенне веснавой сяўбы.

Асабліва цікавае было выступленне старшын калгаса «Пролетарый», Хойніцкага раёна, тав. Стальмакова.

— Нямецкім захопнікам,— гаворыць тав. Стальмакоў,— не ўдалося знішчыць усю нашу гаспадарку. Частку калгаснай маёмасці нам удалося захаваць. Цяпер у калгасе ўсе сілы накі-

раваны на аднаўленне гаспадаркі і на падрыхтоўку да сяўбы. Советская дзяржава замацавала навечна за нашым калгасам 1.690 гектараў зямлі, у тым ліку 710 гектараў сенажаці і 555 гектараў пахаці. Мы пасеялі азімых 200 гектараў, пасеем яравымі 316 гектараў. Усе калгаснікі актыўна ўдзельнічаюць у падрыхтоўцы да палявых работ. Хоць сёння мы гатовы выехаць у поле. Ёсць у нас 112 рабочых копей, яны ў нас сярэдняй укармленасці, да іх падагнапа збралі. Падрыхтавалі мы насенны матэрыял, засыпалі і ачыцілі 370 цэнтнераў насення, як і прадугледжана планам. Ад імені нашых калгаснікаў я выклікала на сацыялістычнае спаборніцтва калгас «КІМ» нашага раёна.

Старшыня калгаса «КІМ» тав. Бельскі ў сваім выступленні заявіў: — Мы з задавальненнем прымаем выклік нашага суседа і будзем змагацца за першынство. Пасеем хутка і высокаякасна. У нас ужо вывезена на поле 800 вазоў гною, сабрана 3 тоны курьёнага памёту і попелу. Усхожасць насення стопроцантвая. Застаецца добра пасеяць і мы гэта зробім.

У заключэнне выступіў сакратар Палескага абкома КП(б)В тав. Лявіцкі, які падрабязна спыніўся на баявых задачах работнікаў сельскай гаспадаркі абласці.

Удзельнікі нарады вызначылі канкрэтныя мерапрыемствы па падрыхтоўцы да сяўбы і нарашылі змагацца за сярэдні ўраджай не менш чым 13 цэнтнераў зернавых і 140 цэнтнераў бульбы з гектара.

З вялікім уздымам удзельнікі нарады прынялі пісьмо таварышу Сталіну, а таксама пісьмо ЦК КП(б)В і СНБ Беларускай ССР.

### Соўгасы рыхтуюцца да сяўбы

У 12 мясамалочных і свінагадоўчых соўгасах рэспублікі скончана першачарговая аднаўленчая праца — збор інвентара, які застаўся пасля выгнання нямецкіх акупантаў, пярвічны рамонт жылых і гаспадарчых пабудов.

Ва ўсіх соўгасах разгарнулася падрыхтоўка да сяўбы. У стварэнні насенных фондаў вялікую дапамогу соўгасам аказваюць рабочыя. У соўгасах імені Малаата, «Уваравічы», «Рэчыца» рабочыя сабралі звыш 20 працэнтаў патрэбнага насення зернавых. У соўгасе імені Горкага рабочымі сабрана амаль палова насеннага фонда бульбы. У соўгасе «Пісарэўшчына» насенне бульбы сабрана поўнасьцю, апрача таго сабрана насення зернавых, гароху і грэчкі на 300 гектараў.

У чатырох адвоўленых машына-трактарных майстэрнях і 12 кузнях выдзена рамонт сабраных трактараў і прычэпага інвентара. Спецыяльныя брыгады заняты нарыхтоўкай і вывазкам лесу для новага будаўніцтва. Ужо нарыхтавана каля 2.800 кубаметраў драўніны. Буйнейшыя соўгасы Магілёўскай абласці — «Перамога» і «Пісарэўшчына» поўнасьцю забяспечаны рабочымі.

(БЕЛТА).

### Стаханаўка лесанарыхтоўшчыкаў

**ПРАПОЙСК, 13 сакавіка.** (БЕЛТА). Па-стаханаўску працуюць па лесанарыхтоўках жонка Франтавіка, калгасніца вёскі Кліны, Каменскага сельсавета, Любоў Сямёнаўна Сяргееўка. За адзін дзень работы ў лесе яна нарыхтавала 6 кубаметраў драўніны, а на другі дзень вывезла 10 кубаметраў лесу, выканаўшы норму амаль на 150 працэнтаў.

### Бязмежная любоў да Радзімы

Больш двух год мы пакутвалі ў Мінску ва ўмовах печыванага маральнага прыгнёту, штодзённага чакання ўсялякіх рэпрэсій з боку фашысцкіх «кіраўнікоў». Мы былі змучаныя голадам, холадам і неадпаровымі перасяленнямі. Тужылі на волі, па рабоце; наш абавязак уладарна клікаў нас вярнуцца яким-небудзь шляхам у асяроддзе советскага народа і заняць сваё месца ў радах абаронцаў советскай айчыны. Завязалася ў нас сувязь з нашымі слаўнымі партызанамі, і яны прышлі нам на дапамогу: вывезлі нас з Мінска і даставілі ў партызанскую зону, дзе мы і жылі больш 7 месяцаў.

Гэты дзень назаўсёды застаецца ў нашай памяці, як самы выдатны, самы яркі дзень у нашым жыцці. Партызаны агарнулі нас сапраўды братняй любоўю і клопатамі. З небяспечнай для жыцця яны ахоўвалі нас і ў часе цяжкіх пераездаў, і ў часе нямецкіх утаржэнняў у партызанскую зону. Але галоўнае не ў гэтым. Саме галоўнае заключаецца ў тым, што мы сталі відавочцамі вялікага знамянальнага руху, той бязпрыкладнай у гісторыі патрыятычнай барацьбы, якую дзень і ноч вядуць партызаны супроць нямецкіх захопнікаў.

Гэта барацьба на першы погляд як быццам-бы непрыкметная, але па сутнасці яна складасца з раду надзвычай цяжкіх і небяспечных аперацый і аказвае вельмі важную дапамогу нашай доблеснай Чырвонай Арміі.

Гэта сапраўды гераічная і беспаспешная барацьба. Партызанскія кантраляюць велізарныя тэрыторыі Беларусі, кіруюць мясцельнымі пасельніцтвам, у якога яны ўзялі гераічнымі справамі ўзнік дух патрыятызму. Яны ўцяваюць усё большыя і большыя сілы ў актыўную барацьбу з Радзіму. У выніку сваёй нянавай барацьбы партызаны хутка сталі ўвесь глыбокі тыл вайска фронту і гэтым даюць лёгку гераічнаму наступу Чырвонай Арміі і паскакачкатковы разгром фашысцкіх поглядчыкаў.

Мы даведзілі пра выклік арганізацыю партызанскага хунта і асабліва пра іх непарубраную і таварыскую спадысцыпліну, асаваную пераўсё на пачуцці гарачай любові Радзімы. Па духу і волі ўсе партызаны адзіны, і ў гэтым і сагутнасць, асноўны залог іх перамог. Мы самі зрабіліся сведкамі нават удзельнікамі такіх адрэпных, якія перавысілі ўсё, што сустракалася дасюль у гісторыі.

Гісторыя вялікай Айчынай вайны аддасць патрэбнае бязпрыкладнай партызанскай барацьбе і яе гераічным удзельнікам. Слава гераічным партызанам, слава вялікаму праваўраганізатару партызанскага хундарогаму таварышу Сталіну!

Заслужаны дзеяч наву анадэмік Н. М. НІКОЛЬСІ прафесар А. А. КРАУЦО

### Брадкая дапамога пензенскіх МТС

Вялікую дапамогу машына-трактарным станцыям Гомельшчыны аказваюць МТС Пензенскай абласці. Яны прыслалі для МТС вызваленых раёнаў 206 трактараў, 28 трактарных сеялак, 22 культыватары.

Разам з машынамі прыслалі 109 трактарыстаў, 14 старшых брыгадзіраў, 4 механікі. Усяго да сяўбы пензенцы асылаюць гомельскім МТС 66 трактараў. Другая партыя магнаходзіцца ў шляху.

(БЕЛТА)

### Гераічныя будні франтавой чыгункі

#### У ГАРАЧАЙ ТОПЦЫ ПАРАВОЗА

Старшы машыніст тав. Голаў з калоні, дзе начальнікам тав. Іваноў, вёў поезд з грузам для фронту. На адной з стаянак у час чысткі тонкі зняцкаку абваліўся арачны звод, заваліла агоп.

Машыніст тав. Сотнікаў у гэты час адначываў пасля сваёй змены ў вагоне. Даведаўшыся аб здарэнні, ён неадкладна апрагнуўся і пайшоў на паравоз. Машыністы ўважліва аглязелі топку. Моўчкі сустрэліся поглядамі і адразу зразумелі адзін другога. Нядоўга думачы, Сотнікаў абгарнуў абутак мокрай анучай, палез у топку і пачаў выкідаць праз шуроўку кавалкі звода, зліткі шлаку. Голаў дапамагаў яму. У топцы было невыказна гарача. Праз хвіліны 3—4 Сотнікаў, увесь у копаці, вылез адтуль, адначыву пару хвілін і зноў палез у топку. Гэтак тры разы падрад.

І толькі калі топка была поўнасьцю ачышчана, Сотнікаў скінуў сатлельна абёрткі і пайшоў у вагон.

Машыніст Голаў хутка заправіў топку, і поезд без затрымак быў дастаўлен па прызначэнню.

#### ДЗВЕ АНІ

Зусім маладыя дзяўчаты—Аня Лучко і Аня Дзюнькоўская нядаўна прышлі на транспарт. Іх прызначылі стрэлачніцамі франтавой станцыі. Яны працавалі і вучыліся, захваціўшыся працай, поўнай творчага напружання, трывогі і небяспекі. Стары вопытны стрэлачнік тав. Маруга вучыў іх уважліва, настойліва, і ў самы кароткі тэрмін яны авалодалі справай, сталі працаваць самастойна.

Часта наляталі нямецкія спярвйтнікі. Аднак дзяўчаты не пакідалі свайго паста і ў самыя напружаныя моманты. Яны разумелі, як многа залежыць ад іх стойкасці і вытрымкі.

Жыццёрадасная, доўгая, дысцыплінаваная Аня Дзюнькоўская часта на сутках і больш не ўходзіць з паста, калі гэтага патрабуе абстаноўка. У той-жа час яна—актывістка, адна з лепшых удзельніцаў мастацкай самадзей-

насці. На-днях Аню прызначылі старшай стрэлачніцай.

Не ўстае ёй і другая Аня, стрэлачніца Лучко. Яна самая дысцыплінаваная і дакладная работніца станцыі. Яна самая маладая тут, але карыстаецца аўтарытэтам сярод старых, вопытных работнікаў.

#### «ЗЯЛЕНАЯ ВУЛІЦА»

Дыспетчар Гурчанава выклікала да селектара машыніста Аляксеева і сказала:

— Вы павядзеце рэгуліровачны паражняк. Часу вам для праходу на ўчастку—акурат. Здаць да канца сутак. А я беру абавязальства забяспечыць вам «зялёную вуліцу». Спадзяюся, што вы скараціце стаянку для набору вады і будзеце добра ехаць...

Аляксееў адказаў коротка: — Стаянкі наогул не буду рабіць, а наконт язды можаме быць спакойны...

Гурчанава не першы раз заключала сацыялістычныя дагаворы на адну паездку з машыністам Аляксеевым, і ён заўсёды выдатна выконваў свае абавязальствы.

Выконваючы сваё слова, Гурчанава перагаварыла з усімі дзюжурнымі на станцыях свайго ўчастка, расказала ім задачу і папярэдзіла, каб быў забяспечаны пропуск поезда без усялякіх прыпынкаў, гэта значыць, каб была дадзена машыністу «зялёная вуліца».

Аляксееў у сваю чаргу расказаў аб пастаўленай задачы сваёй паравознай і дзюдной брыгадзе, набраў дастаткова вады, аглядзеў вугаль і ўказаў памочніку, што рабіць, каб абыйсціся без чысткі топкі.

І дыспетчар і машыніст з часцю выканалі свой сацыялістычны дагавор. Машыніст без спынення для набору вады і чысткі тонкі выдатна правёў поезд на «зялёнай вуліцы», якая была забяспечана яму дыспетчарам.

Паражняк быў здадзены на суседняе аддзяленне раней тэрміну.

#### РЭКОРД

Аднойчы на складзе паліва аднаго з франтавых дэпо стварылася вельмі напружанае становішча: з двух вугальнападёмных кранаў адзін вышаў са строю. На станцыю ў гэты час адзін за другім палыходзілі паязды з тэрміновымі грузамі, якія без затрымак трэба было накіроўваць да фронту.

У гэты час працы было многа і для двух кранаў. Што рабіць? Машыніст крана тав. Фалалева разумела, што пельга

ні адной лішняй хвіліны затліваць паравозы. Яна короткунула свайму памочніку Тмавай:

— Ну, Аня, пам зараз дзецца паправаць, як ні трымайся, Анечка!

Была ноч. Цёмная, цёмная з напружаннем сачыцца пучамі. Рукі ні на секунду адрываліся ад шматлікіх рогоў крана. Усе рухі былі кладыны. Ні хвіліны пераніпа працягу ўсёй ночы. Ні паравоз не быў затрыманы. Язды без перабоў накіроўваць да фронту.

Рапіцай, здаўшы зменшкран, Фалалева зайшла да журнага на дэпо. Той, гляднпа яе стомлены твар, сказаў:

— Ведаеш, колькі ты пвезаў акіпіравала?

— Колькі?

— Калі-б я не бачыў сівацамі, дык не паверыў-бы. рэкорды пабіла.

Зрабілі падлік. Аказалішто на загрузку кожнай вугалю дзючаты затрачвалі ў тры разы менш, чым гэта лежыла па норме. Гэта сапрабыў рэкорд.

Н. ЗЕЛІН

БЕЛАРУСКАЯ ЧЫГУНКА.

# УЗНІМЕМ ЦЯБЕ З РУІН, РОДНЫ ГОРАД!

## Выдатная ініцыятыва

Чыгуначны раён горада Гомеля вельмі пацярпеў ад нямецкіх акупантаў. Немцы разбурылі вузел, службовыя будынкі, завод Гемсельмаш, цагельныя заводы, скураны завод, камбінат «Спартак», 10 школ, памяшканне цэнтральнай паліклінікі, чыгуначнай больніцы, двух дзіцячых ясляў і многа іншых будынкаў.

Амаль на другі дзень пасля вызвалення Гомеля працоўныя ўзяліся за аднаўленне яго. 26 лістапада доблесная Чырвоная Армія вызваліла Гомель, а праз два дні, 28 лістапада, вучні чыгуначнага тэхнікума вышлі на першы падзельнік, каб хутчэй аднавіць будынак. 400 студэнтаў і выкладчыкаў вышлі на працу.

У райком партыі прыйшла савецкая патрыётка, маці трох франтавікоў Аня Іванаўна Пячкова і працавала прапанову: па прыкладу сталінградцаў стварыць чаркасаўскія брыгады. Гэта патрыятычная прапанова

знайшла шырокі водгук, і зараз у нашым раёне многа чаркасаўскіх брыгад. У аднаўленні школ раёна ўдзельнічалі сотні патрыёткаў. З дапамогай грамадскасці адноўлены будынак № 21 па Вакзальнай вуліцы. На Палескай вуліцы рукамі ўрачоў адбудавана памяшканне паліклінікі.

Але ўсё, што зроблена, гэта толькі пачатак. Вядомая патрыётка Тацяна Федорына стварыла брыгаду, якая ўзяла абавязальства ў вольны ад работы час аднавіць дом пад інтэрнат. Пачын Панковай і Федорынай падтрымалі работніцы 5-й дыстанцыі шляху.

Выдатная ініцыятыва савецкіх людзей павінна атрымаць падтрымку з боку ўсіх партыйных, савецкіх і комсамольскіх арганізацый.

**Г. РАНЧЫНСКІ,**  
санратар Чыгуначнага  
района КП(б)Б г. Гомеля.

## Адрамантуем дом для дзяцей

У нашым вулічным камітэце па Палавой вуліцы 15 хатніх гаспадынь добраахвотна заявілі аб жаданні працаваць у будаўнічай брыгадзе, рамантаваць дамы. Мы абралі брыгадзіра.

Хатнія гаспадыні Анастасія Іванаўна Шведова і Марыя Грыгор'еўна Козіна першыя падлічылі, што змогуць тры разы ў тыдзень адпрацаваць па чатыры гадзіны на аднаўленні горада. І згадзіліся выконваць любую працу.

У Еўдакіі Грыгор'еўны Радчанка маленькае дзіце. Але і яна заявіла аб сваім жаданні працаваць на будоўлі. Малое будзе тагдыць суседка. Яны ўжо дамовіліся аб гэтым.

І Радчанка, і ўсе жанчыны ведаюць, што дом, які мы будзем рамантаваць, адводзіцца для дзіцячага прыёмніка. У ім будуць жыць малышы-сіроты, бацькі якіх загінулі ад рук нямецкіх бандытаў. Таму з такой ахвотай хатнія гаспадыні бяруцца за працу.

Неабходны інструмент — ламы, тапары, рыдлёўкі, малаткі жанчыны прыносяць з сабою.

Мы зробім усё, каб дзіцячы прыёмнік быў чысты, утульны, цёплы.

**Е. І. ДЗЬЯКАВА,**  
брыгадзір першай жаночай будаўнічай брыгады  
Цэнтральнага раёна.



Плакат беларускага мастака Е. Зайцава.

## ГОМЕЛЬЧАНЕ БУДУЮЦЬ

Галаву тваю пасрэбрыла старасць. Табе многа год не давялося быць на сваёй радзіме. Няўжо ты забудзеш вуліцу, на якой нарадзіўся, школу, куды ўпершыню прыйшоў за парту, парк, дзе з кожным дрэвам у цябе звязаны ўспаміны юнацтва?

Любоў да радзімы — гэта самае моцнае і святае пачуццё. І раліцам на зямлю тваёй радзімы прыйшоў вораг. Ён уварваўся ў твой родны горад. Што яму да тых месцаў, дзе ўсё свята для цябе. Ён спаліў твой дом, ён узарваў будынак тае школы, дзе ты навучаўся, ён вырабіў твой любімы парк.

Так зрабілі немцы з Гомелем, прыгожым горадам на рацэ Сож. Перад гомельчанамі малюнак разбуранага горада. Гэты малюнак стаіць перад імі — жудасны, страшэнны. Пагарэлыя дамы, разварочаныя рэйкі, наваленыя сходы.

Чырвоная Армія вызваліла нам Гомель, яна вярнула нам нашу радзіму. Цяпер мы павінны агульніваць намаганнямі залачыць тыя раны, якія вораг нанёс гораду. Так парашылі гомельчане — патрыёты свайго горада. Сваё рашэнне яны ажыццяўляюць.

На Савецкай вуліцы ў Гомелі, якая найбольш пацярпела ад немцаў, па сценах разбураных дамоў напісана:

«Хутчэй узнімем з руін наш родны Гомель!»

І гэты заклік не застаўся пустым, не загубіўся. Вы ідзеце па вуліцах Гомеля, і да вас даносіцца грукат малаткоў па кровельнаму жалезу, да вас даносіцца звон піл. Гэта гомельчане сваімі рукамі адбудоваюць родныя дамы і родныя вуліцы.

Ёсць у Гомелі ў Залінейным раёне вуліца імені Вароўскага. У доме № 47 па гэтай вуліцы ты чуеш звонкія дзіцячыя галасы. У гэтым доме знаходзіцца 6-я школа. А ў часе нямецкай акупацыі ў ім была канюшня для афіцэрскіх коней. Сляды гэтай канюшні лабачыце і зараз: у сценах жалезныя скобы для канявазі.

Калектыў настаўнікаў пад кіраўніцтвам дырэктара школы Аляксандры Пятроўны Белянкавай, пры ўдзеле бацькоў і вучняў старэйшых класаў, сваімі рукамі аднавілі школьны будынак. Колькі скрытак са смеццем было адезель вынесена? Будынак паштукатурылі, пабялілі, ацяплілі, зашклілі. Дзед Ісакаў (двое яго ўнучат займаюцца ў школе) бляспатна пачыніў усе печы і адрамантаваў усе парты. Сваімі сіламі настаўнікі і вучні нарыхтавалі 8 кубаметраў дроў. І зараз у школе ідзе нармальнае вучоба.

У школе прынялі рашэнне:

кожны дзень працаваць па дзве гадзіны на будаўніцтве горада. І правалі ўжо два вялікія падзельнікі. Побач з дырэктарам школы мы маглі бачыць на гэтым падзельніку ціперважатаю Н. Царюкевіч, старога патрыёта Гомеля, 60-гадовага Ісаава і юную гомельчанку вучаніцу 3-га класа Кавераву. Прышлі бацькі. Хто з малатком, хто з ломам. Невялікі школьны калектыў даў 50 удзельнікаў. Тут былі ўсе настаўнікі, усе комсамольцы. Раздзяліліся на дзве брыгады. Пачале атной стала настаўніца Караева. На гэты раз рыхтавалі будаўнічы матэрыял, разбіралі печы смяленых дамоў. Да канца работы штабелямі было ўкладзена 1.500 цаглін.

Два падзельнікі яшчэ больш згуртавалі на аднаўленчую працу калектыў настаўнікаў і вучняў. Усе гараць жаданнем хутчэй атрымаць пэўны аб'ект, каб у перабочы час, у час, вольны ад школьных заняткаў, сваімі сіламі поўнааспя адрамантаваць гэты аб'ект, вярнуць яму жыццё.

Ты любіш свой горад. Вораг нашкодзіў яго. Раны, якія нанесены гораду, гэта раны ў сэрцы, і таму ўсе з такім уздымам адмагаюць да старога — поўны жадання хутчэй узняць з панялішчаў родны Гомель.

**Н. ПІГУЗАВА,**  
**Е. САДОУСКІ.**

## Мая брыгада

Па прыкладу слаўнай патрыёткі Аляксандры Чаркасавай, якая працуе на аднаўленні Сталінграда, мы аднаўляем Гомель. Брыгада, якую я ўзначальваю, аб'яднае 13 чалавек. Усё гэта жонкі работнікаў Гомельскага чыгуначнага вузла — дзяжурнага па станцыі Спарына, дыспетчара Лукапавіч і другіх.

Надаўна мы правалі першы падзельнік: вышлі на Мінскую вуліцу і працавалі на разборцы цен разбуранага дома. Працава-

лі чатыры гадзіны. І трэба сказаць, праца ішла ў нас дружна. З малатком у руках жанчыны разбіралі печы і складвалі цэглу. Мы нарыхтавалі будаўнічы матэрыял.

У бліжэйшы час зноў выйдзем на працу, каб агульніваць сіламі хутчэй аднавіць любімы горад.

**Зінаіда АЗАРАВА,**  
брыгадзір чаркасаўскай брыгады.

## „Ваша праца—удар па ворагу“

Пісьмо гомельчанина-франтавіка працоўным Гомеля

Добры дзень, родны Гомель! Дарэчы баявое прывітанне ад вайго земляка, які шчыра цябе любіць і любіць, які змагаўся за тваё вызваленне.

Да вайны я навучаўся ў Гомельскім лесатэхнічным рабфаку, ам я ўступіў у рады Ленінскага комсамола. Комсамол выхавалі мяне. Я атрымаў сярэдняе асвету. У 1940 годзе комсамол накіраваў мяне ў авіяцыйную школу. З таго часу прайшло чатыры гады. Зараз я знаходжуся ў авіяцыйнай часці і ўжо маю больш та баявых вылетаў. Дзесяткі

топ бомбаў скінуў я на галовы немцаў. На сваім баявым самалёце буду і надалей помсціць фашысцкім гадам за разбуранне нашых гарадоў, за смерць родных.

Зараз у Гомелі пачалася вялікая аднаўленчая праца. У гэтай працы ўдзельнічаюць семі франтавікоў. Дарагія мае гомельчане, ваша ўпартая, самаадданая праца — гэта ўдар па ворагу. Жадаю вам вялікіх поспехаў у аднаўленні Гомеля!

**Гвардыі малодшы лейтнант С. ЗЯЛЕНКА,**  
ДЗЕЮЧАЯ АРМІЯ.

### ОРДЭН ГЕРОЯ

Ён быў добры калгаснік. За сумленную працу яго паважалі ўсе калгаснікі сельскагаспадарчай арцелі «Ленінскі прызыў», Крычаўскага раёна.

Пачалася вялікая Айчынная вайна з нямецка-фашысцкімі захопнікамі, і Антон Паўлавіч Вяляўскі пайшоў на фронт.

Ён быў адным з лепшых таварыстаў у часці. У адным з жорсткіх баёў слаўны танкіст загінуў смерцю героя.

За гераічны ўчынак камандаванне ўзнагародзіла слаўнага воіна пасмертна ордэнам Айчынай вайны І ступені.

Нядаўна на кватэры жонкі героя Тацяны Нікалаеўны Вяляўскай адбыўся жалобны мітынг калгаснікаў арцелі «Ленінскі прызыў».

Па даручэнню Н-скай часці намеснік старшыні Крычаўскага райвыканкома тав. Басячэнка перадаў высокую ўрадавую ўзнагароду Тацяне Нікалаеўне Вяляўскай.

Тацяна Нікалаеўна прыняла пасмертную ўзнагароду мужа і, звяртаючыся да ўсіх прысутных, сказала:

— Мой муж загінуў гераічнай смерцю за нашу Радзіму. У палаючым тэпку ён працягваў баявацца знішчаць нямецкіх бандытаў. Ён не здаўся ў палон фашысцкім гадам. Да апошняй хвіліны свайго жыцця біўся з ворагам. Таварышчы калгаснікі! Няхай лепшай памяццю аб маім дарагім Антоне Паўлавічу будзе наша помета гітлераўскім нягоднікам!

### Падлётны лоў рыбы

МОЗЬР, 13 сакавіка. (БЕЛТА). На Прыпяці і другіх раках, а таксама вазёрах Палесся пачаўся падлётны лоў рыбы. На ім заняты 11 уноў арганізаваных калгасных рыбалавецкіх брыгад. Адноўлены мозьскі рыбазавод пачаў прыём прадукцыі. У гандлёвую сетку паступілі першыя дзесяткі цэпнераў свежага ляшча, акуля, пчукі. Рыбалавецкія брыгады арганізуюцца і ў радзе іншых калгасаў.

### Міжнародны агляд

Бліскучыя поспехі Чырвонай Арміі па-ранейшаму знахозяцца ў цэнтры ўвагі сусветнага друку. Замежная прэса шырока адзначае перамогі Чырвонай Арміі на Украіне.

Газета «Нью-Ёрк Таймс» дае высокую ацэнку наступальнай стратэгіі Чырвонай Арміі, распяльваючы прарыў нямецкіх пазіцый войскамі 1-га Украінскага фронту, як велізарнейшую перамогу. «Нью-Ёрк Геральд Трыбюн» падкрэслівае, што новы ўдар Чырвонай Арміі яшчэ больш падрывае становішча фашысцкай Германіі, якое значна пагоршылася за апошні час. «Майстэрства і ўдарная моц, праўдлівасць Чырвонай Арміі», — піша газета, — не пакідаюць Германію падзей на тое, што яна калі-небудзь будзе ў стане змяніць становішча».

Такую-ж ацэнку новаму магутнаму ўдару Чырвонай Арміі даюць і англійскія газеты. «Таймс» і «Дэйлі тэлеграф энд мэрнінг пост» адзначаюць у сваіх перадавых артыкулах, што спробы германскага камандавання вый-

граць час на савецка-германскім фронце перыць крах і ставяць фашысцкую армію перад новымі яшчэ больш сур'ёзнымі патрасеннямі.

На думцы адной з англійскіх газет, новая перамога савецкіх войск на правабярэжнай Украіне ўяўляе сабой адзін з самых грозных удараў, калі-небудзь нанесеных на Германію.

Разгубленасць і страх перад расілатай усё больш ахоплівае фашысцкую кліку. Немцы ўжо не вераць у «чуда».

«Немцы ўжо не могуць напавіцца пасля страшнага ўдара, атрыманага ў 1943 годзе, — гаворыць аглядальнік лонданскага радыё Поль Андэрсон. — Гэтым ударам было ўсведамленне таго, што паражэнне Германіі не толькі магчыма, але непазбежна, што ўсе прынесеныя ахвяры ні да чаго не прывялі і не палепшылі становішча».

У пошуках шляхоў выратавання ад катастрофы фашысцкая



У вызваленым ад нямецкіх акупантаў горадзе Нова-Беліцы адкрыт універмаг. На здымку: першыя пакушнікі. Фото Л. ПАНКОВІЧА.

### Беларускі Дзяржаўны медыцынскі інстытут

Рашэннем саюзнага ўрада ў 1943 годзе Беларускі Дзяржаўны медыцынскі інстытут у састане ўсіх пяці курсаў адноўлены ў горадзе Яраслаўлі. Падрыхтоўка да пачатку навучальнага года, дзякуючы аказанай інстытуту дапамозе з боку партыйных і савецкіх органаў, праведзена літаральна на працягу паўтары месяца. За гэты кароткі час дырэкцыя інстытута са сваім невялікім калектывам прафесараў і асістэнтаў паспяхова правяла набор студэнтаў і стварыла неабходныя для пачатку работы ўмовы.

Вялікую дапамогу ў падрыхтоўцы да заняткаў аказала моладзь, якая паступіла ў інстытут. Яна дапамагла сабраць інвентар, вучэбнае абсталяванне, навесці чыстату і парадак.

Заняткі пачаліся ва ўстаноўлены саюзным урадам тэрмін — 1 кастрычніка. Не выказаць слоўамі пачуццё радасці і горадсці, якімі былі ахоплены навуковымі работнікамі і студэнтамі ў дзень урачыстага адкрыцця інстытута.

У бягучым годзе ў інстытуте навукаеца 800 студэнтаў. Сярод іх значны працэнт эвакуіраванай моладзі БССР, якая, дзедаўшыся аб аднаўленні інстытута, прыбыла ў яго з самых аддаленых месц Саюза. Многа запрасаў паступае цяпер з вызваленых раёнаў Беларусі. Частка студэнтаў — гэта байцы парты-

занскіх атрадаў; сярод іх ёсць ордэнаносцы — Малекі, Багданава і другія.

Навучальны працэс і навуковая работа ідзе поўным ходам па ўсіх 35 кафедрах, якімі кіруюць відныя вучоныя і вопытныя педагогі Мінскага і Віцебскага інстытутаў: акадэмікі і заслужаныя дзеячы навукі прафесары Леонаў, Пракапчук, Мелкіх, Корчыц, Выдрын, Шапіра, Голуб, Касмачэўскі, Трусевіч, Агерман, Бабук. Усяго прафесарска-выкладчыцкага персаналу 85 чалавек, з іх 15 за сваю мінулую і ў годзі вялікай Айчынай вайны работу атрымалі высокія ўрадавыя ўзнагароды.

17 тэарэтычных кафедраў змешчаны ў двух вялікіх, лепшых у горадзе будынках, а клінікі на базе гарадскіх больніц і шпіталью па сваіх умовах поўнаасцю дазваляюць весці вучэбныя заняткі і навуковую работу.

У адным з вучэбных карпусоў арганізавана бібліятэка, у якой ужо налічваецца звыш пяці з паловай тысяч экзэмпляраў кніг. У гэтым-жа велізарным корпусе арганізаван студэнцкі інтэрнат.

Рэальная дапамога ўжо аказана вызваленым раёнам БССР. Інстытутам накіравана 80 студэнтаў і навуковых работнікаў для аказання дапамогі мясцовым органам аховы здароўя.

### Новыя творы беларускіх кампазітараў

Беларускія кампазітары напісалі новыя музыкальныя творы, якія карыстаюцца вялікай папулярнасцю ў народзе. Лаўрэат Сталінскай прэміі кампазітар А. Багатыроў напісаў рад песень і аркестравых твораў. Вялікай увагі заслугоўвае сярод іх кантата на тэкт Джамбула «Ленінградцы».

Кампазітар Багатыроў закончыў другую кантату на тэкт народнага паэта Беларусі Янкі Купалы «Партызаны». Гэта адзін з самых моцных твораў, напісаных кампазітарам за час вайны. Кантата А. Багатырова «Партызаны» неаднойчы перадавалася па радыё ў Маскве і па радыёстанцыі «Савецкая Беларусь». Яе з захопленнем слухала ўся наша краіна.

Плэнна працуе ў дні вайны заслужаны дзеяч мастацтваў кампазітар Е. Цікоцкі. Ён напісаў песні для сольнага і хараво-

га выканання. На тэксты і та Астрэйкі Цікоцкі напісаў пі «Клятва партызана», «На сьжаванні», «Мы сустранем». Днямі ён закончыў работу ад новай беларускай оперы «Тысяча». Зараз кампазітар Цікоцкі апрацоўвае народныя песні лэ смычкавага квартэта.

Кампазітар Г. Пукет закончыў работу над другой сімфоніяй. Зараз ён працуе над новым музыкальным творам на словы беларускіх паэтаў. Новыя песні і другія музыкальныя творы напісалі кампазітары І. Люба А. Клумаў, П. Аладаў.

Кампазітар С. Палонскі працуе над абароннай тэмай Нядаўна ён напісаў песню на словы чырвонаармейца Бур 5-й Гвардзейскай Гарадоўска візіі. Кампазітар Залатароў працуе над 6-й сімфоніяй.

Р. ФЕДАР

### Аб абмене прадстаўнікамі паміж СССР і Італіяй

АЛЖЫР, 13 сакавіка. (ТАСС). 7 сакавіка г. г. Італьянскі ўрад праз Старшыню Савета міністраў маршала Бадольо, звярнуўся да Савецкага ўрада з просьбай аб устаанавленні непасрэдных адносін паміж Савецкім і Італьянскім урадамі і аб абмене прад-

стаўнікамі абодвух урадаў. 7 сакавіка г. г. Савецкі ўрад паміў маршалу Бадольо аб згодзе на ўстанаўленне непасрэдных адносін паміж абодвумі краінамі і на абмен сваімі прад-

### Зварот Чэхаславацкага ўрада да чэхаславацкага народа

ЛОНДАН, 13 сакавіка. (ТАСС). Як перадае агенцтва Рэйтэр, 12 сакавіка напярэддні 5-й гадавіны германскай акупацыі Прагі, якая адбылася 15 сакавіка 1939 года, чэхаславацкі ўрад звярнуўся да чэхаславацкага народа з заклікам перайсці ад пасіўнага да актыўнага супраціўлення.

Чырвоная Армія, — гаворыцца ў звароце, знаходзіцца ўсяго толькі ў 120 мілях ад усходняй

граніцы Чэхаславакіі. «Ства ўзброеныя групы і партызанскія атрады. Калі праціўнік буд ступаць з нашай краіны, хто не будзе ў небяспэчнас зброі. Час вызвалення наблізіўся да вас. Патрыёты! Змага за шчаслівую, свабодную, лепшую і дэмакратычную славакію ў свабоднай дэмакратычнай Еўропе!».

Германія зноў ухвалілася за «татальную» мабілізацыю.

У мінулым годзе фашысцкая Германія, як вядома, ужо спрабавала выправіць сваё становішча з дапамогаю «татальнай» мабілізацыі. Да чаго прывяла гэтая спроба, — вядома. Яна не выратавала фашысцкую армію ад паражэння ў рашучай бітве над Курскам, не дапамагла ёй утрымацца на магутных абарончых рубяжах. Ужо летняя кампанія 1943 года выкрэсліла з яе радоў 2/3 «татальна» мабілізаваных.

Да новай «татальнай» мабілізацыі фашысцкая кліка прыбягае ў непараўнальна горшых умовах, чым у мінулым годзе. Агульнае эканамічнае і знешне-палітычнае становішча Германіі рэзка пагоршылася. Лепшыя рэзервы яе вычарпаны. Растучае супраціўленне прыгнечаных Гітлерам народаў зрывае планы фашысцкіх рабаўласнікаў пажывіцца за кошт акупіраваных краін. Гебельс не выпадкова аднавіў свае скаргі на «няўдзячную Еўропу».

Фашысцкае агенцтва «Трансальпін», маючы карціну сучаснай Францыі, вымушана прызнаць, што «французскія парты-

заны ўяўляюць сабою рэальную небяспеку», што яны «ў дзікіх неприступных горных і лясных раёнах аб'еднаюцца ў атрады з моладдзю, якая ўхіляецца ад мабілізацыі на працу...» Гэта карціна характэрна для ўсёй прыгнечанай гітлераўцамі Еўропы.

Супраціўленне народаў Еўропы разбурае разлікі фашысцкіх захопнікаў на новыя арміі работ. Між тым германская прамысловасць задыхаецца ад недахопу рабочай сілы. Па вестках швейцарскай «Журналь дэ Женеў» адной толькі вугальнай прамысловасці Германіі нехапае мільёна работчых.

Крызіс, які ахапіў германскую прамысловасць, набывае тым большую небяспеку для фашысцкай вяснянай машыны, што знешнія крыніцы забеспячэння яе сыравінай і матэрыяламі ўсё больш звужаюцца. Страчаны вугаль, жалеза і марганец Украіны. Страчаны сера, свінец і значная частка іртупці, якія паступалі з Італіі. Пад пагрозай страты — югаслаўскія руднікі, па якія прыходзілася здабываць каля 1/3 усёй медзі ў Еўропе. Парушаюцца гандлёвыя сувязі фа-

шысцкай Германіі з нейтральнымі краінамі.

Нядаўнае распараджэнне мапекіх улад аб зборы і жылых памяшканнях мета рэчаў аж да дзвярных і агародж і запораў служыць капаўчай ілюстрацыяй спагнага крызіса, які ўсё ахапляе германскую прамысловасць.

На гэтым фоне і адбываюцца фашыстаў вакол «татальнай» мабілізацыі — гэта дэспроба гітлераўскай зграі заняпалую вытворчасць і частч з прамысловасці ў новыя батальёны смертніка та спроба толькі паскорыць фашысцкай Германіі.

Чатыры месяцы таму указаўшы на магчымае адной «татальнай» мабілі Германіі, таварыш Сталін «Няма падстаў меркаваць паўтарэнне падобнай меры прывядзе да «татальнага» шэння некатораў дзяржаў Час крушэння фашысцкай дзяржавы набліжаецца.

В. ЛІНІ

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛІ